

«ЗВЯЗДА» – «ЧЫРВОНАЯ ЗМЕНА»: ПРЫКЛАД ТВОРЧАГА СУПРАЦОҮНІЦТВА

Шмат добрых, цёплых слоў у адрас юбіляркі – старэйшай беларускай газеты «Звязда» – было выказаны на навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай знамяльнім датам – 90-годдзю з дня нараджэння «Звязды» і 85-годдзю «Советскай Белоруссіі». Выступаючыя адзначалі вялікую ролю гэтых газет у справе выхавання, грамадскай думкі, дзяржаўнага станаўлення, уставяльвання дэмакраты ў краіне, у барацьбе з негатыўнымі праявамі. Гэта быў адкрыты ўрок для маладых журналістаў згаданых вышэй газет, якія прысутнічалі ў зале, дзе праходзіла канферэнцыя. Сёння ім працягваецца справу сваіх папярэднікаў, якія закладвалі першыя цаглінкі ў падмурак будаўніцтва беларускіх газет, прынеслі ім вядомасць, прызнанне мільёнаў чытачоў розных пакаленняў.

Мне як былому звяздоўцу, пазней – рэдактару газеты «Чырвоная змена», хochaща засяродзіць увагу на ролі газеты «Звязда» ў справе выхавання журналісткіх кадраў у нашай краіне, рабоце з чытацкай аўдыторыяй у 60–90-я гады мінулага стагоддзя. І тут без уядзення ў тэкст новага персанажа – «Чырвонай змены» – не абысціся. Недасведчаныя ў гісторыі журналістыкі людзі называюць «Звязду» старэйшай газетай, а «Чырвоную змену» яе дзіцем, або, у лепшым выпадку, малодшай сястрой. Памыляючча, гэта былі газеты – роўныя па сіле і фармату, якасці і ўплыву на чытацкую аўдыторыю. І нацэленасць у іх была аднолькавая – выхаванне чалавека – працаўніка, патрыёта, гуманіста, інтэрнацыяналіста.

Па ўзросту «Чырвоная змена» ўсяго на чатыры гады маладзейшая за «Звязду». Працавалі там у большасці выпускнікі факультэта журналістыкі Белдзяржуніверсітэта. Бываючы тут на практицы, моладзь добра ведала тэматыку выданняў, мела магчымасць праявіць свае здольнасці, замацаваць тэарэтычныя веды на практицы. Мелі месца пераходы журналістаў адной газеты ў другую. На гэта былі свае прычыны. З «Чырвонкі» ў «Звязду» ішлі тыя, хто адчуў, што ён па ўзросту перарос юнацкую тэматыку, што яму не хапае запалу, увішнасці, імпэту, уласцівых для журналіста камсамольскай газеты. Некаторых прыцягвалі больш высокія заробкі, ганаары, магчымасць хутчэй вырашыць жыллёвае пытанне. У той жа час можна прывесці і адваротныя прыклады. Вярнуліся са «Звязды» Васіль Хорсун, аўтар гэтых радкоў, многія іншыя журналісты. Атрыманы ў «Звяздзе» вопыт у многім пасадзейнічаў павышэнню іх прафесійнага росту, прасоўванню па службовай лесвіцы.

Дзесяткі журналістаў «Чырвонкі» на ўсё жыццё захавалі вернасць сваёй газете. Нягледзячы на неаднаразовыя запрашэнні перайсці на працу ў «Звязду», да пенсійнага ўзросту працавалі на сваіх месцах фотакарэспандэнт Фё-

дар Бачыла праслаўлены партызан, (у гады вайны ён пусціў пад адхон 17 варожых эшалонаў з тэхнікай і жывой сілай праціўніка), уласны карэспандэнт па Віцебскай вобласці Уладзімір Хазанскі, карэктар Валянціна Скарынкіна, многія іншыя чырваназменаўцы. Супрацоўнікі нашых газет адчувалі сябе адзінай сям'ёй, у якой жылося дружна, творча, надзеяна.

На рахунку звяздоўцаў і чырваназменаўцаў было вельмі многа выдатных спраў, у тым ліку герайчных. У гады вайны «Звязда» і «Чырвоная змена» выходзілі на часова акупіраванай ворагам тэрыторыі – на востраве Зыслаў, што ў Любанскам раёне. Рэдактарам гэтых газет адначасова з'яўляўся Міхаіл Парфёнавіч Барашкаў – таленавіты журналіст, бясстрашны воін. Журналісты абедзюю газет разам з партызанамі хадзілі на выкананне баявых заданняў, забыўшы пра сон і адпачынак, пісалі матэрыялы ў нумар. Былы чырваназменавец, а пазней звяздовец Амальян Шурпач у кнізе «Камсамольскі гарніст» расказваў аб дружбе, узаемадапамозе паміж журналістамі газет, якія дзяліліся дабытымі шрыфтамі, паперай, выносілі параненых сяброў з поля боя.

Шчырыя сяброўскія ўзаемадносіны існавалі паміж супрацоўнікамі нашых газет заўсёды. У час падпісных кампаній, даведаўшыся пра тое, што нехта з «Чырвонкі» едзе ў камандзіроўку на сустэречу з чытачамі, першы намеснік рэдактара «Звязды» Васіль Грыгор'ев прасіў закінуць слова і пра іх газету. Калі касманаўт Пётр Клімук палящеў у космас з камандзіроўкай «Чырвонай змены», рэдактар «Звязды» Аркадзь Тоўсцік пазваніў мне і сказаў: «Малайцы твае хлопцы. Прабіўныя, ведаюць, дзе і як браць цікавую інфармацыю». А праз некалькі дзён у передавым артыкуле «Звязда» адзначыла гэты факт, агучыла яго на сотню з лішнім тысячэ экземпляраў (такі ў 80-я гады быў тыраж «Звязды». Амаль такі ж быў і ў «Чырвонай змене»). Або такі факт: у дырэктыўных органах далі высокую ацэнку ініцыятыве «У кожным горадзе, кожнай вёсцы – свая ўдарная камсамольская справа», з якой выступіла «Чырвоная змена». Аркадзь Апанасавіч тут жа даў даручэнне сваім супрацоўнікам падрыхтаваць матэрыял у падтрымку гэтай ініцыятывы.

Выступаючы на з’ездах Саюза журналістаў Беларусі, нарадах, семінарах работнікаў СМИ, рэдактар «Звязды», пазней старшыня Камітэта па друку Рэспублікі Беларусь Міхаіл Іванавіч Дзяляец неаднаразова называў «Звязду» і «Чырвоную змену» ў ліку тых, што абапіраюцца ў сваёй дзейнасці на шырокія аўтарскія актыў, не шкадуюць месца для матэрыялаў пазаштатных карэспандэнтаў, чытачоў. Зазначу, што ў тых гады 60–70 працэнтаў газетных плошчаў адводзілася пад матэрыялы пазаштатнага актыву. Дапусціць, каб у адным нумары нехта з супрацоўнікаў выступіў у газете з двума-трыма артыкуламі, на працягу доўгага часу друкаваліся адны і тыя ж журналісты – пра гэта нават і рэчы не магло быць. Ці не таму «Чырвоная змена», якая пазней стаціла свайго чытача па гэтых прычынах, забылася, на які кантынгент яна працуе, скацілася да тыражу трох тысячэ экземпляраў і закончыла сваё існаванне ў 2003 годзе. Дзякую газете «Звязда», што раз на тыдзень змяшчае на

сваіх старонках укладыш «Чырвоная змена», як напамін пра тое, што ў беларускай моладзі яшчэ нядаўна было сваё старэйшае не толькі ў Беларусі, але і на тэрыторыі СНД выданне з такой назвай. Адзінае жаданне ў шматлікіх прыхільнікаў любімай «Чырвонкі» – бачыць яе адроджанай, шматтыражнай. І тады побач, як і раней, закрочаць па жыцці дзве старэйшыя беларускія газеты – у якіх два лёсы, але адна дарога. І задача адна – выхоўваць адданых Радзіме сыноў і дачок, словам натхняць на пабудову моцнай, квітнеючай, дэмакратычнай краіны.

Елена Кононова

Белорусский государственный университет

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ: КОНЦЕПТУАЛЬНОСТЬ ПЛЮС КАЧЕСТВО

Богатая примерами журналистская практика зарубежных стран показывает, что приобретение газетой статуса «общенациональной» является показателем высокого уровня профессионализма и организации в области СМИ. Общенациональные газеты имеют много общего и, в то же время, особенного, соответственно условиям в различных уголках мира.

Сегодня прессы существует в специфическом климате, который диктует свои правила национальным медиийным проектам. Для того, чтобы газета могла развиваться, она должна функционировать как коммерческое предприятие, окупавшее собственные затраты, и при этом иметь концепцию, предъявить потребителю качественный продукт.

Новые финансовые реалии диктуют не совсем совершенные отношения с учредителями, независимо от формы собственности – государство ли это, частный собственник или коммерческая фирма. Логистика констатирует ожидание от печати осуществления интереса «сегодня на сегодня».

Поэтому, когда ведутся дебаты, должна ли газета быть независимой, мы говорим о финансовой и идеологической составляющих, что влечет за собой разрешение проблем, в первую очередь, в технической, технологической областях, дискурсной концепции. Главный фактор успеха в обретении репутации издания – это читатель, который устанавливает уровень уважения и тиражей. Другое дело, что качественные СМИ с их довольно интеллектуальными текстами не всегда востребованы читателями, тиражи их сравнительно невелики. С другой стороны, популярную прессу нельзя назвать фаворитом только из-за объемов продаж. Истинной популярностью пользуются издания, которые подают информацию объективно. Всегда ощущается, кто стоит за изданием, но те газеты, которые при этом все-таки стараются держать марку объективности, стабилизируют свою популярность.

Очень часто конкуренция между общенациональными и региональными газетами оборачивается не в пользу первых. Региональные газеты в деталях